

1942-2022
Радзіму
80
гадоў

Вожык



ЗАРА ВЫЗВАЛЕНИЯ ЗАЙМАЕЦЦА НАД БЕЛАРУССЮ

Беларусь, родная Советская земля!

Ты зноу чуеш тромы ваенай навальшы. Зноу сядрыгающа лясы і прасторы тваих палёу
ад гуду гармат, ад грукату танкуа і рэву самалётав.

Вялікія бітвы пачаліся і кончаша ва табе, беларуская зямля. Але не з цёмнага фашысцкага
захаду, а з ясных усходніх далячын грыміць сеняя пераможнае волгуулле вайны і пакыве ўсё
далей і далей на заход, як голас праведесна, як весьць твайті вызвалення.

Не палон і няволя, не чорнаяnoch пакуты, а радасць волі і яснасць сонечнага днія звінча
у гатым водгумі. На заход ідзе Чырвоная Армія, жалезнаю мятлою вымітае грабежніцкія
орлы ашалелага фашызма.

Якуб Колас.

№ 39, сакавік 1942 г.



Лістапад-2021
Рэвалюція
80
гадоў

АЗБУКА ПАРТЫЗАН

АЛЬБО БЛІЦ-ГІСТОРЫЯ НЯМЕЦКАЙ КАРНАЙ ЭКСПЕДЫЦЫИ



A



Перша згадка з партызанскай азбукай адносіцца
оры сустрэчы з атрадам тав. А.

Б



Астаткі разбітай экспедыцыі паклаўніліся з ковінкамі
атрада тав. Б.

В



Астаткі астатків той-жэ экспедыцыі засвойлі уровні
партызанскай засады тав. В.

Г



Уцелелы ёгер-лейтэнант назваў якую адну літару: ён
быў узят у пахоты партызанамі атрада тав. Г.

ХАЙ ДОБРА ЗАСВОІЦЬ НЕМЦЫ-ГАДЫ: У ПАРТЫЗАНСКАЙ АЗБУЦЫ ШЖАТ ЯШЧЭ ЛІТАРАУ!

№ 62, верасень 1942 г.



*Золото
80 лет*

Притча д'Юнико

Анатолий Астрапейка.

ДЗЕД ЯК ДЗЕД. ПАВАЖНЫ
СКАЖАМ.
ШМАТ ШТО БАЧЫЛ НА ВІКУ.
РОСТАМ САМ НЕ МЕНШ ЗА
САЖАНЬ
ГУДАЛЫ НА РУКУ.

ЗЛАДЗІШ ДЗЕЖКУ МІЖ РАБОТЫ,
РАЗДАВУДЗЕ ШАРАКА...
МЕУ КАЛІСЬЦІ ЕН АХВОТУ
ПАСТРАЛЯЦЬ З ДРАВАВІКА.

I. ПЕРШЫЯ ТРАФЕІ.
ВЫШЛИ К ШЛЯХУ ДЗЕД З
УНУКАМ
І СПУСЦІЛІ ГУСАКА.
— ПАСПРАВУЕМ ДЛЯ НАВУКІ
РАЗДАБЫЦЬ МЫ ШЧУПАКА
ДЗЕД ЦІБІҮСУ НАВІУ МАХОРКАЙ,
СЦЕР РАСІНКІ З БАРАДЫ
— ПАСЯДЗІМ ЗА ГІТАРУ
ГОРКАЙ,
НАМ СПЯШАЩІ НЯМЯ КУДЫ.
ПАБАЛАКАМ ТЫМ ЧАСАМ,
КЛЮНЕ-КЛЮНЕ, НЕ-ДЫК НЕ.
ХОДЫ БЛІЗКА ДЛЯ КАЛФАСА,
АЛЕ МЫ УЖО НА ВАІНIE.
ДРАВАВІК СВОІ ДЗЕД
ПАГЛАДЗІУ
І НА ДРЕВА ПАЛАЖЫ
— УДВАІХ З АДНЫМ МЫ
ЗЛАДЗІМ!
— ВУ ТО СІДЕРАЖЫ
НЕЗЗАБАВЕ ШУМ НЯЗВЫКЛЫ
УЛАВІУ МІХАСЬ НА СЛЫХ:
— ЕДУЦЬ, ДЗЕДУ, У
МАТАЦЫКЛЕ.
ШТО РАБІЦь, КАЛІ УДВАІХ



— ДЫ АДНА, СЫНОК, ПАРАДА:
КАЛІ ПЕРШАГА УЛЯКУ.

У ЛЮДЗЕЯ ШАНОТНЫМ ГОСЦЕМ
БЫЧУ ЗАСЕДЫ ЗА СТАЛОМ.
САМ БЕЗ КЛІНАУ, САМ БЕЗ
ЗЛОСЦІ.
НЕ ЦЯРПУЛІЛІСЯ СА ЗЛОМ,
ЧАРКУ БЫУ НЕ СУПРАЦЬ ВЫПІЦ
З ТОЛКАМ ТОЛКІ У ДОБРЫ
ЧАС.
ЖАРТАМ ВОЛЬНЫМ
ПЕРАСЫПАЦЬ
ПАЛЯЧНІЦІ СВОІ РАСКАЗ.

УЛЖУ ДРУГОГА З-ЗАДУ...
КУЛІ-Ж ДЗЕВ У ДРАВАВІКУ.

СУЛІНІУ ШАФЕР МАШЫНУ,
БО НА ТРАКце АК-НЯ-ЯК
СУНУР ДЗОБУ У КАЛІНУ
І ПАДОШЧАЦА ГУСАКА.

ВЫШЛИ НЕМЦЫ НА ДАРОГУ
ВОС-ВОСЬ ЗЛОВЯЦУ ГУСАКА.

ДЗЕД, ЗАБЫШЫ АСДІЯРОГУ,
ПЕКАНУУ З ДРАВАВІКА.
НЕМЕЦ ТОРКНУУ ГАДЗАВОЮ
І ЗАСКРОБ РУКАМІ ГРАЗЬ.

дзеда міхеды

І МІХАСЬКА ТОЙ ПАРОДЫ,
ЯК ДЗЕВ КРОПЕЛЬКІ ВАДЫ...
КАВ МЕУ ДЗЕД НЕ ТЫГ ГОДЫ,
КАВ НЕ ДЗЕДАВЫ ГАДЫ...

ДЫ ПАД СТАРАСЦІ ДАВЯЛОСЯ
ЗНОУ У РУКІ СТРЕЛЬБУ УЗДЬ
ХОДЗІЦЬ ДЗЕД ДРУГУМ ВОСЕНЬ,
ХОДЗІЦЬ НЕМЦА ПАЛЯВАЦІ.
МЫ УСЕ ДЗЕДАВЫ ПАХОДЫ,
МЫ УСЕ ДЗЕДАВЫ ПРИГОДЫ
І МАЛОНКАМ I ПРОМ
ЗАПІСАЛІ З ВАСІЛЕМ.



ДЗЕД-ЖА З НОВАГА НАВОЮ
ПА ДРУГІМ ФАШЫСТУ-ЛЯСІ.
ТОЙ ПАДСКОЧУІ ЗАЕНЧЫ,
АПУСЦІШЫ ПІСТАЕТ
К НЕДАБІТКУ УМІІ НА ПЛЕЧЫ
СЕЛІ УДВУХ-УНУК ДЗЕД.

НА ДАРОЗЕ ДВА ЗЛАДЗЕІ,
ШТО ЗАКОННЫІ ПАХОДЫ.
ДЗЕД-ЖА МАЕ ДВА ТРАФЕІ—
АСТАМАТ I КУЛЯМЕТ.



62/22 РЕДАКЦЫВНАЯ КАЛЕГІЯ



Людзі жыць

АБЯЦА І РЭКАНА

САЧЫЦЕ ЗА АФІШАМІ!

БУДзе ДЭМОНСТРЫВАВАЦЦА ДАКУМЕНТАЛЬНЫ ФІЛЬМ



Старыкі і дзеці прызыўнага узросту на сесыі не дэпускяюцца.

У БЛІЖЭЙШЫЯ ДНІ
НА ЭКРАНАХ БЕРЛІНА

Фільм расказа, як непераможная армія праславулена генерала Роммеля, пакінуўшы англічан, лішила свой груз у выглядзе дзесяткаў італьянскіх дывізій, тысяч забойных, раненых і палонных сваіх салдат, сочень гармат, танкаў і аўтамашынь, зрабіла

**500-КІЛОМЕТРАВЫ
ПРАБЕГ**
ПА ГАРАЧЫХ ПЯСКАХ
ПАЧЫНОЧНАЯ АФРЫКА

ПАДАТАК У СУМЕ

500
рублёў

ПРАПАНУЕЦЦА
унес ці кожнаму
гаспадару сабакі.

АД ПАДАТКУ
ВЫЗВАЛЮЦЦА
ТОЛЬКІ

НЯМЕЦКАЯ САБАКІ

І САБАКІ НЯМЕЦКИХ
УСТАНОВ
І АРГАНІЗАЦІЙ

(З загада нямецкіх
камандантаў па Ві-
шебскай області).

МЯНЯЕМ

2.000 конскіх хвастоў, столькі-ж грыбы,
8.000 камытуў, столькі-ж падкоў, кошкі
за 2.000 з'едзеных нашымі доблеснымі
силдатамі коней **НА АДНАГОКАНЯ**



які тэрмінова патрабуеща для палкавай
кухні (небада, калі конь худы, загнаны
у хвост і ў грыму, што пакалечаны).

З праніраванымі эвакуацыя ў инідакці-
ную чысьце каупалка «Адольф Гітлер».

Зроблена ў СССР

ДА УВАГІ
УСІХ
АЖЫРЭУШЫХ
на народнай крысе.

Ё С Ц Ъ
ВЫДАТНЫЙ

ПІЛЮЛІ
СУПРОЦЬ АЖЫРЭНИЯ
І СЛАБІЦІЛІ СРОДАКІ

Спосаб ужывання ужо
вядомы.

Н-ская эскадрыляя ваянінаветраных сіл Чырвонай Арміі.



МЯНЯЮ

У С Е
прырабныя
АВЯЦАННІ
ФЮРЭРА
НА АДНУ
ТАЛЕРКУ
БАРШЧУ
у рускім палоне.

Вілі Шауфельд—
обер-ефрейтар 137
роты 27 італьянскага
мотахемпака 106
дывізіі.

ВЯЛІКІ ВЫБАР!

Панчохі, наскі,
розныя плаці,
абуці мужчынскі
і жаночы, бялізна,
бюстгалтары, на-
брушнікі, гадзін-
нікі, кухонная па-
суда, дэіцячыя
цакі і іншы асар-
тымент тавараў.

УСЁ ГЭТА МОЖНА ЗНАІСЦІ Ў НЯМЕЦКИХ ТАНКАХ

ВЯЛІКІ ВЫБАР!





ЗОЖЫК



Партызанскі атрад „Жэлезняк” (Вілейская областць) зрабіў пасляховы налёт на нямецкі гарнізон у вялікім насалёбным лунаце.

Партызаны знішчылі 210 салдат і афіцэраў ворага і разгромілі управы паліцыі і жандармеры. Захоплены ўзбраенне і два сілады з харчаваннем.



Вясна. Выстаўляеца не першая рама.

Малюнак Г. ВАЛЬКА.

№ 84, красавік 1943 г.



Літаратура



Партызанскі рух на Беларусі шырыца, карніл экспедыцыі німецкім акупантам не дала магаюць і яны пускаюцца на правакацыі. Гітлераўскі разбойнік заклікаюць партызан выйсці з лясоў і злашыць зброю, за гэта яны абяцаюць партызанам поўнае памілаванне. Партызаны адказваюць на правакацыю фашыстаў яшчэ мацнейшымі ударамі.



— Мілыя партызаны. Мы ведаем, што вы добрыя людзі і прыятели, вы проста заблудзілі і выпадково трапілі ў лес. Выйдзіце з лесу, мы вам нічога не зробім.



Партызаны пачулі голас фашысцкага „дабрадзеля” і выйшлі з лесу. І... сапрауды ён ім нічога не зрабіў.

№ 94, чэрвень 1943 г.

Малюнкі Г. ВАЛЬКА.

1943-2023
Радянські
80
річниця

Із Арлоуска-Курським і Белгарольським напрямках..

Звожбук



Лютій 1943 р. відбулося
найбільше землемісне боєздії
у історії, коли під час 1-ї
Белгарольської атаки відбувся
192-й полк. Активно бойові
дії відбувалися на південному
фланзі та північному фланзі
Белгарольської атаки.



— Давайте відправимо вони до села Панівка, відоме



Панівка — це село північно-західної України, яке було відоме як місце великої битви.



Уничтожені



Уничтожені танки під час бою з 1-ї Белгарольської атаки

80
г. Гомель

КВОДЖУК



З фронт-альбома Ганса Шнапса



Гэты альбом скойдзен пры забітых ефрытэрах кале Гомеля.
Будучы вялікім любіцелем фотаздымкаў, Ганс Шнапс сфатаграфіраваўся у
некалькіх выглядах.

1. Ганс Шнапс са славай известнай Шарлотай, зарая сачкай злучнога пункта № 1505/2012 горада Мюнхена.
 2. Ен-жа ў Парыжы ў чамаданам накрадзенага баракла
 3. Ганс Шнапс на фоне злычайнага фашистскага пейзажа
 4. Ен-жа веснянца ў Афінах з прытыні дна свайго нараджэння
 5. Ганс Шнапс займаецца жывёлагадобуйем у Дані.
 6. Ганс Шнапс у Беларусі, зняты снайпераі партызанам тав. Васілем
- Больш фотаздымкаў Ганса Шнапса не прадбачышча.


Малюнак Г. ВАЛЬКА.

№ 96, ліпень 1943 г.

1941-1961
ВІДНОМУ
80
літ!

Малюнак Г. ВАЛЬКА.

ЗВОЖДЫК



СТРЭНЕМ IX, ЯК ТРЭБА!

Был соняй, быт брачай.
Мы в крае не молі.
Генерал на пеуцьница.
— Беларус мие пакерымай!

Смерль 1 генералу.

Пісэр шле да мы другога:
— Партызанам спурч перг.
Пакаш не слыт...

І другога, дакуй богу,
Боіш не москву ўмо погі.—
Партиза ў ногім.

Пісэр стасіна ўспялікамі
— Мы за гаток партызану
Неманеска стала!

Энф шле генерала.

Кедзік той, мадзымбум вусы
— Нашу в белорусі
Пакажыкі парані!

Не пакей ён тут амвала.—
Партызаны! — Прости брышай
Віши пад азакі!

Пісэр а гора раг кіпруму:
— Што за гораю храйна,—
Затане ў дланіну
Цвет майго заццята...

Кіле ё настіле
Наш генерала.
Партызаны:
— Мама
Генерала пакеш чы:
Падскрабай заразыт
Мы сустрэнем IX тасцімай
Адвадзен па гры арошым
Жыльство тлебі.
Страсіем іх, як трабі!

Алег ВІЛЕВІЧ.



ВОЖЫК



АДНОЛЬКАВЫ ЛЁС

У Балтыйскім моры наносіць ворагу
магутныя ўдары совецкі краісер «Мінск».



Фрыц: — Пасля таго, як мой брат загінуу у Беларусі,
я пакляўся, што не паеду туды. Але, відаць, так ужо
суджана мне — загінуць пад Мінскам.

№ 119, люты 1944 г.

Малюнак Г. ВАЛЬКА.



Rock Rock Rock

Малюнак Г. ВАЛЬКА.



ANSWERED BY AFM

1. <i>Leviathan</i> (1651) by Thomas Hobbes	2. <i>On the Nature of Things</i> (1644) by René Descartes
3. <i>De Cœlo et Terra</i> (1650) by Galileo Galilei	4. <i>Principia Mathematica</i> (1687) by Isaac Newton
5. <i>Discourse on Method</i> (1637) by René Descartes	6. <i>On the System of the World</i> (1686) by Christiaan Huygens
7. <i>De Motu Corporum in Motu Terrae</i> (1654) by Galileo Galilei	8. <i>De Motu Animalium</i> (1655) by Galileo Galilei
9. <i>De Motu Animalium</i> (1655) by Galileo Galilei	10. <i>De Motu Animalium</i> (1655) by Galileo Galilei

№ 121, люты 1944 г.

ЗОЖЫК



Малюнкі Г. ВАЛЬКА.

ЯК УКАРОЧВАЛІ ФРЫЦА




Наступаў упартага, доўга —
Вось яна, нарэшце — Волга!
Гляну фрыц на берагі,
І... паплёўся без нагі.



На Дану мы фрыца білі,—
На другую ўкарацілі.



Быў яшчэ ўкарочан гад
На Дніпры — па самы зад.



Покуль фрыц дапрэ да Шпре,
Дык і костак не зблэрэ.



Два кальцы — адзін канец

ПРАЖСКИ



ГІТЛЕР: — Пасля таго кальца ці не пара мне падумаць пра гэта?



№ 121, люты 1944 г.

Малюнак Г. ВАЛЬКА.

зібрано 2004
Відмінно
80
років

Зорянчик



Малюнок Г. ВАЛЬКА.



Німецький солдат у кампанії Гітлера

№ 122, люты 1944 р.



З новым годам, з новай сілай
Будзем ворагау крышыць,
Каб у логаве звярыным
У фашистыкую магілу
Кол асінавы забіць.

Малюнак А. ВОЛКАВА.

ЗДОЖЫСЬ



СТАРЫ ГОД—Ірмы і дабі.
НОВЫ ГОД—Будзе зроблены.



Дзяды



У гаспадарцы кожны трафей спатрэбіца.

№ 142, красавік 1945 г.




Слава совецкім Войскам,
узняўшым сцяг перамогі
над Берлінам!

(З заклікаў ЦК ВКП(б) да 1 мая 1945 г.)

Малюнак Д. КРАСІЛЬНИКАВА.

80



Совецкія ключ да берлінскай брамы.

№ 142, красавік 1945 г.



ВОЖЫК

ВОЖЫК



— Гадзіка раздабунёна, прымай, «Вожык», зброяю!

Малюнак А. ВОЛКАВА з першага нумара «Вожыка» за 1945 г.

Пасля перамогі людзі закасалі рукавы і зязліся за мірныя справы. На зямлі пачалася найвялікшая стваральная праца. Многа новых аваўязку паўстала і перад сатырыкамі. Памочнікам сваім і паклікалі яны ляснога санітара, сябра людзей і ворага гадзюк — калючага Вожыка. Так і напісалі вялікімі літарамі на маленькім часопісе новую яго назуву — «Вожык».

Трэба сказаць што бацькі «Вожыка» — людзі разумныя. У той час яны забяспечылі яго добрымі іголкамі-калючкамі, што называецца кадрамі ікія ўзначальваў народны пісьменнік БССР адзін з вядомых сатырикаў

Кандрат Кандратавіч Крапіва.

I па сёння, як нам здаецца, зброя часопіса не тупіцца, і ён добрасумлена выконвае свае задачы: жорстка коле не героям нашага часу, выкryвае, бярэ за вуха ды выводзіць на сонейка ўсіх тых, хто перашкаджае працы, нашаму жыццю.

